

## „Вецер, вецер — буйны вецер!...“

**Паўлюк Трус. — Вершы. Выданье ЦБ Маладняка. Минск — 1925 г. ін 10—46.  
Цана 15 кап.**

Ці слухалі вы калі сьпевы, што вецер прыносіць на даліну з—за гаю? Напэўна, слухалі і ўпіваліся іх музыкай і хмелем, ня пытаючы, адкуль плывуць такія чароўныя мэлёды і звонкія акорды. Вас зачароўвалі гэтыя сьпевы і, калі хто вас пытагаў, вы напэўна казалі: „Веяў вецер ды з—за гаю. Вецер на даліну“. А хто сьпяваваў — вы так і ня ведаецце. Дык вось слухаў і я сёньня сьпевы з—за гаю. Мне таксама іх прынёс вецер, і буйны вецер. І калі я яго запытаў: хто—ж там радасна гэтак сьпявавае, то ён шугануў яшчэ мацней, і вуха маё злавіла водгульле песыні: „....калосіць свабодным уздымам маладога жыцця акіян“. Я я паверыў, бо бачыў, як „калыхала песня паплавы—прасторы, калыхала песня небасхіл імглісты“. Бачыў, як сышаўся на прыполніны „цвет малінны новага жыцця“.

Вецер, вецер — буйны вецер!.. Вір маладога нахлынуў. Дык што—ж мне сказаць пра сэрца—звон, што і ўвосень „па—вясноваму звоніць“, пра сэрца, што „агнём пала нее“ на сенажаці, пра грудзі сярмяжныя, што жарам вішнёвіць на вольных палетках? Што сказаць пра маладасыць, што ў вясновых ўсплесках смутак утапіла, што боль душы песняй разрывае? А можа лепш слухаць песыні! Бо і песыні — жыцьцё маладое. „Вея вецер ды з—за гаю. Вецер на даліну“.

Але годзе лірыкі. Дык што зрабіць. Такі ўжо тон і песень Паўлюка Труса. Жыцьцё маладое, і песня такая, бо яна толькі водгульле гэтага жыцця; не, нават больш — само жыцьцё. А жыцьцё маладое. Маладое і ў каstryгніку, і ў змаганьні, і ў працы пасыля буры і... і ў каханьні, і ў самой песыні. Маладое і таму, што выбілася гэта крыніца творчая з беларускіх нетраў у каstryгніку, і таму, што грудзі яго поўны пажару, поўны новых сіл гэтых самых нетраў. Маладое яшчэ і таму, што яно нясецца па бурліва—кіпучых хвалях каstryгніка „ў прыгожа—люстранныя далі“, поўнае надзей, што спаткае „сусьвет вольна—новы“.

Так, Паўлюк Трус — гэта крыніца з беларускіх нетраў, гэта буйны вецер *ад маладога жыцьця*. Нядарма і Каstryгнікавая рэволюцыя ў яго песнях — гэта разводзьдзе Нёману „на грудзёх Беларусі прасторнай“, гэта „вір маладога“ выбівае паводзьдзі ў старога, гэта „буйны дожджык“, які абмывае сярмяжныя грудзі, адкрывае ім прыгожа—люстранныя далі, ачышчае родныя палеткі, каб „красаваўся ўзрост малады“. І вось пасыля буры „мы спараҳнелае палім і быльняговыя межы“. Тут і юны змаганец Янка, і Якім малады, які гіне „за вялікую справу лапцюжных“. Маладою эпічнасцю павявае ад гэтых дзіўёх каstryгнікаўскіх поэмак Труса.

Такім вось буйным ветрам у П. Труса павявае і ад песень працы, і ад песень каханьня, і ад песень аб песыні. Я ня буду больш спыняцца на іх. У іх шмат маладога і крынічна—разыліёнога. Зазначу толькі, што тая народная музычнасць і тая насычнасць народнымі вобразамі, параўнаньнямі, сакавітамі эпітэтамі і іншымі ўкрасамі, якія робяць верш П. Труса лёгкім, плявучым, мяккім і пяшчотным, — усё гэта кажа, што поэта мае грунт для сваёй творчасці і выкіроўваеца на свой уласны творчы шлях. Пры далейшым паглыбленні свае творчасці ў кірунку шырэйшага ахапленнянья вопыту народнай творчасці і вопытаў прыгожага пісьменства П. Трус абяцае вельмі мно-га. Адно трэба працаваць і працаваць ды часамі ўважней адносіцца да чыстаты мовы.

Так. „Вецер, вецер — буйны вецер! сьпей ад сэрца лълецца“.